

**План работы**  
**ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”**  
**на ліпень 2020 г.**

Бібліятэкі ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка” прымуць удзел у абласных анлайн-праектах:

1. Літаратурны бібліяпраект “Вялікай Перамозе – 75!” (буктрэйлеры, водгукі аб кнігах, відэаагляды кніг аб Вялікай Айчыннай вайне);
2. анлайн-праект “Кніжныя сустрэчы” (тэматычныя відэаагляды літаратуры);
3. краязнаўчы анлайн-праект “А ці ведаеце вы што ...”;
4. анлайн-праект “ВО!Круг книг!” (для дзяцей).

**Мастоўская раённая бібліятэка**

**3 ліпеня - Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь**

- “Квітней, родная Беларусь!” – тэматычная паліца (да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь), 01.07
  - “Спадчына маёй краіны” – адкрыты прагляд літаратуры (да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь), 02.07
  - “Квітней, красуй, дарагая мая Беларусь!” – інфармацыйная пляцоўка каля стадыёна “Неман” (да Дня Незалежнасці Рэспублікі Беларусь), 03.07
  - “Брак да будзет почитаем всеми” – віртуальная выстава, 08.07
  - “Беларусь выбірает” – выстава - інфармацыя (да Выбараў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь), 15.07
  - “Люди. Судьбы. Времена” – відэаагляд кніг (у рамках абласнога анлайн-праекта “Кніжныя сустрэчы”), 17.07
  - “Книги, с которыми весело” – відэаагляд (у рамках абласнога анлайн-праекта “Кніжныя сустрэчы”), 24.07
  - “7 чудес Мостовщины” – віртуальнае падарожжа (у рамках абласнога краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце вы што ...”), 31.07
  - “Книга героев Гродненской области” – відэаводгук (у рамках абласнога літаратурнага бібліяпраекта “Великой Победе -75!”), 10.07
- філіял “Мастоўская раённая дзіцячая бібліятэка”**
- “Гульнятэка” – дзіцячая пляцоўка на свежым паветры, кожны чацверг месяца – 02.07., 09.07., 16.07., 23.07., 30.07
  - “Книговоплощение” – віртуальны флэшмоб (у рамках абласнога анлайн-праекта “ВО!Круг книг!”), 09.07
  - “Легенда пра Яна і Цэцылію” – анлайн-падарожжа (у рамках абласнога краязнаўчага анлайн-праекта “А ці ведаеце вы што ...”), 17.07
  - “Новинки на книжной полке” – віртуальная кніжная выстава, 22.07

*Пры паляпшэнні эпідэміялагічнай сітуацыі, выкліканай новым каронавірусам 2019-nCoV, масавыя мерапрыемствы ў бібліятэках ДУК*

*“Мастоўская раённая бібліятэка” будуць праведзены ў адпаведнасці з гадавым планам.*

**філіял “Мастоўская раённая дзіцячая бібліятэка”**

Аздараўленчы лагер “Нёман”

- “Нескучайка” – гульнятэка, 13.07
- “Детская пресса на все интересы” – прэс-гадзіна, 16.07
- “Литературные раскопки” – гульня-пошук, 30.07

**філіял “Мастоўская гарадская бібліятэка”**

- “Асцярожна, дзеці!” – гульнёвая праграма, 21.07
- “Беларусь ад выбараў да выбараў” – інфарміна (да Выбараў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь), 30.07

**філіял “Гудзевіцкая сельская бібліятэка”**

- “Абрады роднага краю. Свята Івана Купалы” – кразнаўчы ўрок (раённая бібліятэчная дзіцячая праграма “Край родной, познакомяцца с тобой” на 2019-2020 гг.), 08.07
- “Мы помним, мы знаем, мы чтим” – тэматычны вечар (да 76-й гадавіны вызвалення Беларусі і Мастоўскага раёна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў), 15.07

**філіял “Дубненская сельская бібліятэка”**

- “При пожаре звони 101” – інфарміна, 11.07
- “Не дай себя одурманить” – тэматычная паліца (да Сусветнага дня барацьбы з наркаманняй), 25.07

**філіял “Зарудаўеўская сельская бібліятэка”**

- “У сэрцах нашых памяць” – электронная прэзентацыя, 11.07
- “Чытаем друг другу- чытаем па кругу” – гучныя чытанні, 25.07

**філіял “Лунненская сельская бібліятэка”**

- “Ключ от лета – прыключения продолжаются” – бібліяграфічны агляд прыгодніцкай літаратуры, 07.07
- “Школа безопасности” – інфарміна, 23.07

**філіял “Мікелеўшчынская сельская бібліятэка”**

- “Борис Васильев “А зори здесь тихие” – водгук на аповесць ( у рамках літаратурнага бібліяпраекта “Великой Победе -75”), 02.07
- “Хата з матчынай душой” – віртуальнае падарожжа ( у рамках абласнога анлайн-праекта “А ці ведаеце вы,што?...”), 16.07
- “Жменя ягад”( па кнізе Ул. Ягоўдзіка “Год-карагод”) – пазнавальная гадзіна ( у рамках абласнога анлайн-праекта “ВО!Круг книг”), 26.07

**філіял “Пацавіцкая сельская бібліятэка”**

- “Моя Родина – Беларусь” – экалагічны ўрок, 25.07

**філіял “Пескаўская сельская бібліятэка”**

- “Па літаратурным моры ўсёй сям’ёй” – літаратурнае падарожжа, 26.07

**філіял “Стралецкая сельская бібліятэка”**

- “Мой край родной, всегда ты сердцу дорог” – літаратурна-музычная кампазіцыя (раённы бібліятэчным праекце “Здесь мы живем и край нам этот дорог” на 2019-2020 гг.), 15.07

Дырэктар  
ДУК “Мастоўская раённая бібліятэка”

Т.І.Стэльмах